

ЧАВОЧНАЯ КЛЯСА Ў СЛЮЗЕ З ПРАДОУНЫМ СЛЯНСТВАМ, ПАД ВЫПРАБАВАНЫМ КІРАЎНІЦТВАМ ЛЕНІНСКАЙ ПАРТЫІ, ПРЫЙШЛА ДА 25-ГОДЗДЗЯ ПЕРШАЙ РЭВОЛЮЦЫІ З ВЯЛІЗАРНЕЙШЫМІ ПЕРАМОГАМІ НА ФРОНЦЕ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА БУДАЎНІЦТВА

...БЕЗ ГЕНЭРАЛЬНАЙ РЭПЭТЫЦЫІ 1905 ГОДУ ПЕРАМОГА КАСТРЫЧНІКАВАЙ РЭВОЛЮЦЫІ 1917 Г. БЫЛА-Б НЕМАГЧЫМА“
(ЛЕНІН)

ПРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАЕЎ, ЗЛУЧАЙЦЕСЯ!

ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА

№ 295 (1262) || ПАНЯДЗЕЛАК, 22-га СЫНЕЖНЯ 1930 Г.

1930.

На барыкады!..

I. Пачатак

... У краіне нарастала глухая рэвага. У гушчы мільёнау, прымулых ходам гісторы будаваць чуюч жыцьцё, — жыцьцё ашварнікаў і паспалістых, — паволі нарастала гроздзе абурэнне.

Пецярбургскія рабочы 22(9) студзеня 1905 году з благаннем і просьбай звязаліся да цара:

... Прышлі да цабе, гаудар шунца за праўды і абароны... Нао не прызнаюць за людзей, да нао адносяцца, як да навольнікаў. Няма больш сіл, гаудар...

... У гэты дзень у Пецярбурзе было забіта 1300 рабочы і 5 тысяч аранена. Такі быў адказ „міласціва цара“ рабочым, якія ацважыліся прасіць у яго „праўды і абарону“.

Гэты дзень, празваны рабочымі „крыжавай нядзелі“, зрабіў відзіарны пералом у рабочых масах. Рабочыя разумелі, што „пра мір памік сама падзілтвам і народам ня можа быць і Утаркі (Ленін).

Вестка аб царавай „міласці“ малападобна првеслалася па гародах і вёсках. Па цэлым шэрту гароду працікаліся хваль забастовак—протэсту.

Забастоўкі—протэсты начал перэрастаць у вулічныя політычныя дэмонстрацыі і ў адкрытую ўзброенную барацьбу.

Вёска ўзынялася на ногі. Пачаліся забастоўкі батракоў. Сяляне кіаўліся на ашварнікаў.

„Крыжавая нядзеля“ паклала пачатак таму, без чаго перамога Кастрычніцкай рэволюцыі 1917 г. была бы немагчыма“ (Ленін).

II. Сынежаньскія барыкады

Цар учыніў самую жорсткую, самую бессаромнную адплату тым, хто асмельваўся выйсці на вуліцы.

— Але... Але жыцьцё спынілася. Спыніліся цягнікі. Спынілі працу пошты і тэлеграф. Зачыніліся банкі, розныя установы. Шырокою, жорсткую

павінну паўплыла па краіне стачачная хваль.

— Пачалася ўсерасійская ўсеагульная політычная забастоўка.

— Урад дзеянічаў. Урад паграждаў пастаўшым мільёнам шыбенікам, расстрэламі.

— І ў адказ на гэта, — у Пецярбурзе для кіраўніцтва рэволюцыйным рухам быў абраўся Савет рабочых дэпутатаў. У рабочых цэнтрах разрасталася рэволюцыйная хваль.

— 17-га кастрычніка цар падпісаў новыя загады. У гэтых загадзе ён абавязаў працоўным слабоду слова, складу, словаў. У загадзе гаварылася пра стварэнніе законадаўчай дзяржаўнай думы.

— Ленін гаварыў:

„Уступка цара—найвялішая перамога рэволюцыі, але гэта перамога далёка на выразе ёсць ўсёй аправы свабоды... Самаўладства зусім яшчэ не перадала інівальні. Яно толькі адотула... Але яно аднак яшчэ не разъబіта“...

— 18-га сынежнія маскоўскія партыйныя конфэрэнцыі прыймае пастанову аб безадкладным узброеным выступленіі. Маскоўскі савет у гэтых дзенях пастанаўляе:

— Маскоўскі савет рабочых дэпутатаў абліччяўшася ўсевагульную політычную забастоўку ў сераду 20(7) сініжня з 1/2 гадзіны дна, усімерна імкніннямі перавесці яе ў ўзброеннае паўстаньне...

— На кілі бальшавікоў адгукнулася самая шырокія рабочыя колы Масквы. У першы ж дзень адбыліся сутыкні з дзяржавамі. А на заўтра, 21 сынежнія, стачка прымяля яшчэ большая памеры.

— 22 сынежнія раніцою драгуны без усялякага папірэджання збілі на топі на Спартыкі пляцы. Увечары было шмат арштаў.

— У гэты дзень на вуліцах Масквы выраўлі першыя барыкады. А 23 сініжня быў ішлі ўжо на ўсіх вуліцах Масквы. Рабочыя штогадзінна будавалі барыкады.

— Сотні рабочых загінулі на барыкадах. Тых, хто змагаўся на барыкадах, аблесцільваў голад і холад.

— 29 сінежня ўсе чыг. сташы былі заняты войскамі Сямёнаўскага гвардзейскага палка, які сышпешна быў выслан у Москву для падамогі ў задушэнні ўзброенага паўстанья...

— Маскоўскі савет і камітэт партыі ўхваліў закончыць політычную стачку, спыніць паўстаньне.

— Рабочая партыя, у непасрэднай звязкі з забастоўкай, наставіла мас у кіраўніцтвах і сініжаньскіх бойках 1905 году, бачыць найвялікіх рух пролетарыяту паслы Комуны... Толькі ў развіцці такіх форм ляжыць парука наступных перамог рэволюцыі. Гэтыя вузоры павінны служыць нам маяком у справе выхавання новых пакаленій.

— Мы уважлі-зарэз у паласу соцыялізму.

— На адной шостай частцы зямнога кулі, где чатыраццаць год таму на зад панавала наяшчадная эксплатація, цемра, гвалт і пакута для мільёнаў, а побач—разгульнае, бястурботнае, распуснае жыцьцё для дзесцікту, — заківіца буйна ды сакавіта—соцыялістичны нів.

— Расійская імперыя, гэта вялічынная, азіяская і струхлелая турма народу, назаусёды разбурана рэволюцыйнымі прыбоем. Цяпер на гэтым месцы ўзынялося ўвесь 1 дустрыпіны мі волатамі, палатамі працы, распласталася ў прасторах бязмежнымі стаўлевымі рэйкамі, раскінтела—закрасівала колгаснымі паламі соцыялістичнага будаўніцтва.

— Апошнія паглінкі турмы нароадаў—Расійская імперыя—кулак і цінман сышволяющі з твару зямлі пераможным поступам соцыялізму.

— Рабочая кляса ў саюзе з асноўнымі масамі слянства пад кіраўніцтвам перамогі перайшла да пасады.

— Ставамі партыі перайшли да політыкі аблежавання экспліататарскіх тэндэнций, кулагтва да політыкі ліквідацыі яго як кляса на базе суцэльнай кооператывізацыі.

— Змагаючыся на два франты супрощы правага ўсходу як галоўнага пасыпак і левых загібай, партыя забяспечвае соцыялістичную перамогу на ўсіх вучастках будаўніцтва.

— Пяцігодка перамагае. Мы шпаркім крокамі ізлем да соцыялізму.

IV. Ня здаць, ня дрогніць, наступаць!

— Мы ўступаем у трэці, рашаючы год пяцігодкі. Цяпер у нашай краіне адбываючыся перавыбары саветаў. 25-гадзінне рэволюцыі 1905 году сурадае з гэтымі гісторычнымі надзвычайнай важнасці датамі.

— Вялікія задачы стаяць перад пролетарыятам і ўсімі працоўнымі ў трэцім годзе пяцігодкі, яны патрабуюць далейшага наяўхільнага паскорання тэмпаў соцыялістичнага будаўніцтва.

— Сёнянішні дзень багаты барыкадамі. На гэтых барыкадах—барыкадах пяцігодкі—пролетарыят і працоўнікі слянства яшчэ з большай азданасцю змагаючыся за ажыццяўлены генэральны лініі партыі, за ажыццяўленне пяцігодкі ў чатыры гады.

— Героічныя барацьбы пролетарыяту на барыкадах 1905 году, на барыкадах Кастрычніка павінна вучыць кожнага з нас такій-же геройчнай, самаадданай барацьбе на барыкадах прамініліяну, на барыкадах соцыялістичнай эканомічнай сельскай гаспадаркі, на барыкадах ажыццяўленыя лезунту ліквідацыі кулака, як кляса, на базе суцэльнай кооператывізацыі.

— Сёняні партыя кіла нас на штурм 3-га, рашаючага году пяцігодкі, партыя кіла нас:


— На барыкады!...

Mih. Варнікоўскі.

...Мы павінны заявіць адкрыта... рабочая партыя бачыць у непасрэднай рэволюцыйнай барацьбе мас і ў Кастрычніцікай і ў сініжаньскай барацьбе 1905 г. найвялікіх рух пролетарыяту паслы комуны, што толькі ў развіцці такіх форм ляжыць парука наступных поспехаў рэволюцыі, што гэтыя вузоры павінны служыць нам маяком у справе выхавання новых пакаленій. (Ленін)



1905



ІЛЬЛІЧ на III зъездзе

РКСМ гаварыў комсамолу:

«Комуністычную грамаду нельга пабудаваць, калі не аднавіць прамысловасці і зямляробства, пры гэтым трэба аднавіць іх не па старому. Трэба аднавіць на сучасны, па апошняму слову науки пабудаванай аснове. Вы ведаецце, што гэтай асновай зъяўляецца электрычнасць, што толькі тады адбудзеца электрыфікацыя ўсёй краіны, усіх га-лін прамысловасці і зямляробства, калі вы гэту задачу ўразумееце, толькі тады вы для сябе зможаце пабудаваць ту комуністычную грамаду, якое на эможа пабудаваць старое пакаленне»



Сёньня комсамол бярэ шэфства над электрыфікацыяй

КОМСАМОЛ-ШЭФ ЭЛЕКТРЫФІКАЦІІ

Будаўніцтва соціалізму ў нашай краіне патрабуе вялікіх патуг, мебілізацыі ўсіх сродкаў Савецкай дзяржавы, мебілізацыі ўсіх энергіі рабочых і селян.

Перад партыяй і пролетарыятам постаўлена задача, за ўмовах жорсткой клясавай барацьбы забясьпечыць пасльяховасць выкананні пяцігадовага плану вялікіх работ.

На глядзачы за шалёнае супраціўленне капіталістычных элемен-таў гораду і вёскі, наперакор злоснаму шкодніцтву, контраправолоцкім загарадкам і падрыхтоўцы інтэрвэнцыі, мы маём колесальны посыпехі ва ўсіх га-лінах народнае гаспадаркі. Ленінскі комсамол—першы дапаможнік партыі, засярдзілісь соцыялістычнага спаборніцтва і удзельства, показаў прыклады самадзейнай барацьбы за сарадніцтва большавіцкіх энтузиа-стах, перад тварам трэцяга году пяцігодкі, трохі лёгкая армія комсамолу місія змагаеца за асноўнае зъяўленне індустрыялізацыі нашай краіны—за электрафікацыю.

Яшчэ на трэцім зъездзе комсамолу У. І. Ленін гаварыў:

«Комуністычную грамаду нельга пабудаваць, калі не адрадзіць пра-мысловасці і зямляробства, пры чым патрабна адрадзіць іх не па старому. Треба адрадзіць на сучасны, па апошняму слову науки пабудаванай аснове. Вы ведаецце, што гэтай асновай зъяўляецца электрычнасць, што толькі тады адбудзеца электрыфікацыя ўсёй краіны, усіх га-лін прамысловасці і зямляробства, калі вы гэту задачу асвоіце, толькі тады вы для сябе зможаце пабудаваць ту комуністычную грамаду, якое на эможа пабудаваць старое пакаленне» (Ленін, т. XXX, II выд., стар. 389).

Прапанаваны 10 год таму пазад У. І. Ленінім план электрафікацыі РСФСР (ГОЭЛРО) у асноўным выканан.

Тав. Куйбышав дакладаў на XVI зъездзе Усे�КП(б), што ў другім годзе пяцігодкі ў электрафікацыю было ўкладзена 640 мільёнаў рублёў. У трэці год пяцігодкі будзе ўкладзена калі аднаго мільярда двухсот мільёнаў рублёў. Наша краіна электрычнай энэргіі мела: у 1928-29 г. 6 мільярдаў кілётав, у 1929-30 г.—8 мільярдаў, а у 1931 годзе будзе мець 13 мільярдаў кілётав. Продукцыя нашай электратехнічнай прамысловасці ў мінульым годзе складала суму у 503 мільёны рублёў, а ў будучым годзе павінна падвойцца і перавысіць мільярд рублёў.

Але гэтага недаволі. Бурны рост прамысловасці і размах колектывізацыі патрабуюць яшчэ большых тэмпаў электрафікацыі. XVI зъезд партыі пастараваў зараз-жа прыступіць да суцэльнай электрафікацыі дзесяткай сель-

„ЛЯМПАЧКА ІЛЬЛІЧА“

асвяталяе шлях да соціялізму

Дзесяцігодзьдзе ГОЭЛРО

(Гутарка з Крэйжаноўскім)

План ГОЭЛРО не без падставы за-веца ленінікім пляном электрафіка-цыі. Як організацыя самой камісіі па электрафікацыі, так і яе работа пра-някала пры непасрэдным кірунку члене Уладзімера Ільліча. План ГОЭЛРО Уладзімер Ільліч называў другой програмай партыі. План гэтага павінен быце конcretызаваць асноўнае палажэнне Уладзімера Ільліча аб рацionalнай ролі электрафіка-цыі ў соцыялістычнам будаўніцтве (прыпомнім вядомы выраз Леніна: «Комунізм»—е ёсьць савецкая улада плюс электрафікацыя ўсёй краіны»).

Як жа ішло будаўніцтва па электрафікацыі? Яно было такім чынам, што з 1750 тысяч кілётав устаноўленай электричнай магутнасці, з якіх калі 250 тысяч кілётав прыходзіцца на электрастанцыі, ужо рагаваўшы ў 1921 годзе, фактычна на 1-е студзеня 1931 году мы будзем мець калі 1300 тысяч кілётав. Аднак, та п электрабудаўніцтва, які намічаеца на 1931 год такі, што да канца гэтага года ўся програма электрабудаўніцтва забясьпечыць увод у эксплатацію 1 млн., ногай магутнасці на адных толькі раённых электрычных станцыях.

Такім чынам, да 1-га студзеня 1932 г.

электрабудаўніцтва папялі ГОЭЛРО

будзе перавыканана ў найкараецшы

кожным комсамольцам і маладым

беспартыйным рабочым і селянінам,

пропагандзістамі электрафікацыі і

развіўцамі масавага колектыўлагу

вынаходства ў галіне электрыч-

насці.

Мясцовыя комсамольскія організацыі зараз-жа вакол шафства павінны стварыць масавыя рухі. Да абавязкоў практичных момантаў шафства ў сваіх раёнах і абласцях, комсамольцы павінны прыдзі-нуць профсаюзы, піонераў, гаспадарнікаў, інжынераў-технічных і наукоўцаў-працоўнікоў. Гаспадарнікі і профорганізацыі электрапрад-прыемстваў, электрабудаўніцтва, тэхнічных вузуў і наукоўцаў установаў павінны горача здзяйніцца на пачынкі комсамольцаў.

Правільна плянуючы спажыўцу электричнай энэргіі, ствараючы вялікія электрапрамысловыя комбінаты, тыповымі зоркамі якіх зъяўляецца наш

комбінат на Дняпро, ці такія ко-бінаты, якія Бобруйскі, на падмаскоў-ных вугалі, ці Беразінскі, на Урале, мы можам дасягнуць зусім

найвышэйшых на Захадзе коэфіцыенту

карыснай дзейнасці і такай адзінай

энергетычнай систэмы.

Гэтым шляхам у найкараецшы

тэрмін рэзка вытерадзім „нерадавым“

соцыялістычнай краіны.

На трэцім пяцігодкі—1931 годзе—мы мяркуем зрабіць вялікія

зрушы ў гэтым кірунку. Пры селітых

выдацца на электрабудаўніцтва калі

1 мільёна кілётав новай магутнасці.

Гэтая ужо амэрыканскай тэмпава

з'явілася ў савецкіх гаспадарках

з 1928-29 гадоў.

У славуты дні дзесяцігодзьдя ле-

нінскага плянія зъяўляецца пачатак

электрафікацыі мы

з'ясна бачым, якое цэнтральнае зна-

чэнне ўсё больш і больш набывае

за ўсім нашым гаспадарчым будаў-

ніцтвам яго электрычнасці, якія

з'явіліся ў савецкіх гаспадарках

з 1928-29 гадоў.

Треба: 1) заўвагі пакуль зъяўля-

сьціліцаў і скрашыць. І на дэзвычайна

многа для газеты (э рэдактарам буде гава-

рыць заўтра);

2) ці нельга дадаць плян, але не

тэхнічны (гэта, бязумоўна, спраўа мно-

гіх і не раптоўная), а почытныя альбо

дэзвычайныя, якія зданыне проле-

татарыту.

Прыкладна: у 10 (5) год пабудуем

20-30 (30-50) станцыі, каб усю краіну

ЛЕНІН—ІНІЦІЯТАР і НАХНІЦЕЛЬ ЭЛЕКТРЫФІКАЦІІ СССР

Кастрычніцкі пераварот апразу-ж паставіў першім гэтым пролета-рытам на ўесь рост агромітыя за-дачы гаспадарчага будаўніцтва. Яшчэ ў красавіку 1918 году У. І. Ленін зр біў націк і вукова-тэхнічных ра-бот, нащадкі з уласцівай яму пра-зорлівасцю карэнныя проблемы со-цыялістычнай рэканструкцыі. Пры этым ужо тады энергетыка, альбо, вірней, электразнэргетыка, мыслілася Ленін, як вядуче зъяўлялося для тэх-ніка-економічнай рэканструкцыі Сар-барскі дзястала гаспадаркі, якая да-сталася нам у спадчыну ад буржуазіі.

Як зарадзіўся плян ГОЭЛРО

Надышоўшы затым падзея грамадзянскай вайны прымусілі адкладыці пляны мірнага будаўніцтва да лепшых часоў. Але, як тоўкі выяснялася пе-рвага сіл рэвалюцыі над контрапро-лоўцамі, пасля разгрому Дзяяніні, Ленін ішоў варнуся да свайго пляну соцыялістычнай рэканструкцыі на ба-зе электрафікацыі. Па ініцыятыве Уладзімера Ільліча, у лютым 1920 г. была створана спэцыяльная дэзвычайная камісія па электрафікацыі РСФСР (ГОЭЛРО). Гэтая камісія, у склад якое увішло калі 200 выдатных спэ-цыялістах, і распрацавала плян электрафікацыі краіны і рэканструкцыі ўсея гаспадаркі, вядомы пад іменем пляну ГОЭЛРО. Гэтая па сутнасці першы плян першай у сістэме соцыялістычнай краіны.

Надзвычайна щакавы ўспаміны старыні ГОЭЛРО т. Г. М. Крэйжаноўскага аб, чы ёсьць гаспадаркі, якія намічаеца на 1931 год атэлеграфікай, што да канца гэтага года ўся програма электрабудаўніцтва будзе ўстановіцца на электрастанцыі, якія ўзялі ўчасть у гэтым разгрому. Тут з усёй яснасцю выступаюць усе асаблівасці, харарактэрныя гаспадаркі, якія жалезнай волія пранікнілі плянірованыя пляніроўкі, умешныя апразу ахапіць абстрактную і зрабіць яе плянамі.

Увечары 26 сінікі 1919 году тав. Крэйжаноўскуму прышлося гутарыць з Уладзімерам Ільлічом, абы апазіцыяны

зрушы ў гэтым кірунку. Тут з усёй яснасцю выступаюць усе асаблівасці, харарактэрныя гаспадаркі, якія жалезнай волія пранікнілі плянірованыя пляніроўкі, умешныя апразу ахапіць абстрактную і зрабіць яе плянамі.

Прачэс, які атэлеграфікай, ёсьць гаспадаркі, якія жалезнай волія пранікнілі плянірованыя пляніроўкі, умешныя апразу ахапіць абстрактную і зрабіць яе плянамі.

Прачэс, які атэлеграфікай, ёсьць гаспадаркі, якія жалезнай волія пранікнілі плянірованыя пляніроўкі, умешныя апразу ахапіць абстрактную і зрабіць яе плянамі.

Прачэс, які атэлеграфікай, ёсьць гаспадаркі, якія жалезнай волія пранікнілі плянірованыя пляніроўкі, умешныя апразу ахапіць абстрактную і зрабіць яе плянамі.

Прачэс, які атэлеграфікай, ёсьць гаспадаркі, якія жалезнай волія пранікнілі плянірованыя пляніроўкі, умешныя апразу ахапіць абстрактную і зрабіць яе плянамі.

Прачэс, які атэлеграфікай, ёсьць гаспадаркі, якія жалезнай волія пранікнілі плянірованыя пляніроўкі, умешныя апразу ахапіць абстрактную і зрабіць яе плянамі.

Прачэс, які атэлеграфікай, ёсьць гаспадаркі, як

НЕПАХІСНАЙ УДАРНАЙ КАЛЕНІЙ

КОМСАМОЛІЯ Менску падыходзіць да Х зъезду ЛКСМБ

У адказ на здрадніцкія праваопортуністычныя панлёпы Бутыркіных і Целяшовых аб „крызсу акты-ва“ і „безантыўнасці мас“—новыя сотні і тысячи маладых пролетарыў-ударнікаў ідуць у шэрагі ленінскага комсамолу

Перавыкананыне программы ўдарнага кварталу бальшавіцкай пяцігодкі—баявая сустрэча трэцяга рашаючага году—

НАШ ПАДАРУНАК Х ЗЪЕЗДУ

Рыхтуемся да зъезду комсамолу

Вопыт ударнай работы— у цэхі

Комсамольскі колектыв зав. „Бальшавік“ рыхтуецца да зъезду комсамолу. Вылучана брыгада для вядоўкі рабочай моладзі ў шэрагі ЛКСМ. Гэтай брыгадай ужо завербана 15 чалавек у комсамол. Більшую адчыненнасць зъезду намечана перадаць лепшым ударнікам-коисламъдцаў у шэрагі партыі.

На заводе організація 4 ударнага комсамольскага брыгады імя Х-га зъезду комсамолу, створаны 4 операцыйна-плянавыя группы.

У нова-пабудаваным хромавым цеху комсамольцы ўзялі на сябе абавязальства перадаць вопыт работы іншым цехам, паставіць на патрэбную вышыню работу брыгад, змагацца за 100 проц. выканання прамінплану.

К зъездам комсамолу не павінна быць ні аднаго комсамольца, які-бы не ведаў, вялікай спрэвы. Дзеля гэтага комсамольскі колектыв організаўваў 2 вялікія гурткі. Збор на дыржабель сирод-комсамольцаў даў 150 рублёў. Паставула задача сабраць на менш 300 руб.

Організація 2 політ-школы. Выпускаем да зъезду 2 комсамольскія старонкі ў заводскай гаазце „Рабоче Вока“. Праводзеіца шварт іншых мерапрыемстваў. Треба адзначыць, што па ўсе комсамольцы ўзягнуты ў падрыхтоўку да зъезду. Сярод рабочых завода комсамольскі колектыв не праводзіць ніякай работы па азнямленню в задачамі, але стаяць перед зъездамі комсамолу, намічана толькі наладзіць мітынг рабочых для агаварэння пытанняў аб зъездах.

Комсамол у барацьбе за якасць продукцыі



На заводе „Серп і Молат“ організація комсамольскія ўдарнікі праводзяць вузорнай продукцыі.

На здымку: комсамольская жаночая ўдарная брыгада вузорнай продукцыі канатнага цеху за працай. На пяцігоднім пляне комсамолкаў-бройдадаў тав. Бурдзіца.

Вузоры ўдарнай работы

(Будуч да зъезду)

З агульнай колькасці 150 вучняў Будвуч налічвае 130 ударнікаў. Цэх імя XVI зъезду здаў у тэрмін об'екты працы Домбруду. Вучні-арматурчыкі каб скончыць начатую арматурную працу на фабрыцы кухні да наступлення марозу, працавалі звыштармінова, у начыні змены і ў выходныя дні.

Наасобныя ўдарнікі організація ў ударных брыгадах. Будвуч налічвае больш 16 ударных брыгад. Абвешчаныя ў цеху 120 чалавек замацаваліся за Белабядчынскімі да канцлерціў. Праведзены прадзындаўскі заклік у КСМ. Падана больш 40 заяв у комсамол. Кантрольныя лічбы падпіскі на пазыку „пяцігодкаў чатыры гады“ перавыкананы на 400 рублёў. Для лепшай вучотнасці працы ўдарных брыгад узвядзіцца штодзённа картачная сістэма, дзякуючы якой мы зможемо ўліцаваць дасягненны ўдарных брыгад.

Культэстафата таксама актыўна пращаля на школе. Прымаўвалі да сябе сімігодку з метай дапамагчы політэхнізации. Правалі кульпі політбою, організавана ячайка „прачвіцімінасць“, якая ўжо пачала дакладаць на пісцімінасць на пабудовах Белдзяржбуду.

Лепшыя ўдарнікі прэміяваны жетонамі, рознымі рачамі і павільчаннем (датэрміновым) разрадаў.

Бязумоўна, у працы Будвучу ёсьць і цэлы шэраг недахонаў, але якіх сігналізуе „Чырвонай Зьмене“ і насыценгазета.

Але разгорнутым соцбудаўніцтвам па школе, організація ўдарных брыгад, акомплектаваннем усаго Будвучу, мы выпраўім недахонаў, якія стаяць на нашым шляху.

Сёма Крытыкоўскі.

Пад сіцягам бальшавіцкіх тэмпаў

(Рапарт Фрунзэўкі)

Комсамол Фрунзэўкі ўступіў у перыяд разгортання самай гарачай падрыхтоўчай работы да сваіх зъездаў.

Зарэз німа ніводнай вытворчай ячайкі, якая-б не паднімала сябе ўдарнікамі і мобілізаўліся на ліквідацію прапрыву. Іх задача перавыкананыя кантрольныя лічбы.

Ячайка „Беларускі“ звязулецца інцыдзітарам збору і праведзення на ўзводных рабочых праплану. Яна сабрала іх 60. Комсамольцы гэтай ячайкі за час праведзення ўдарнага кварталу ніводнага прапагулу і спазненінне не зрабілі.

Факты гаворяць аб упілісці змагання комсамолаў скай організації на фронце гаспадарчага будаўніцтва, барацьбы за лі-віданью прапрыву, за перавыкананым пляну ўдарнага кварталу. Комсамол Фрунзэўкі выхадзіць на насустрэч 3-му году пяцігодкі і супраць X-га зъезду комсамолаў.

Факты гаворяць аб упілісці змагання комсамолаў скай організації на фронце гаспадарчага будаўніцтва, барацьбы за лі-віданью прапрыву, за перавыкананым пляну ўдарнага кварталу. Комсамол Фрунзэўкі выхадзіць на насустрэч 3-му году пяцігодкі і супраць X-га зъезду комсамолаў.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання прамінплану на 107 проц. Лістапад даў свае вынікі. Шляхам праведзення вытворчых по ітебі комсамольскі колектыв фабрикі „Акцібр“ дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.

Колектыву заводу „Комунар“ рыхтуе ў падарунак зъезду 5 камені-драбілак. Колектыву Менбуду методам вытворчых по ітебі дабіўся перавыканання пяцігодковых лічбаў сваіго пляну на 104 проц.



Перавыкананы прамінплан

Завод «Комунар» да Х-га зъезду ЛКСМБ.

Насяля, нарады сэкратароў калектываў пры ЦК ЛКСМБ работна падрыхтоўцы да Х-га зъезду прыкметна ажыўліліся.

Комсамол „Комунар“ мобілізуе ўвагу нас рабочай моладзі на ўдарны штурм, каб да зъезду прыйсці з перавыкананым якансімі і волькаснымі паказычыкамі прамінплану гэта звязаніца лепшым падарункам зъезду. Конкрэтна, што намечана і што прыдзецца выкананы.

Цхавыя ячайкі КСМ ставяць пытанні аб падрыхтоўцы да зъезду на агульных сходах, на якіх павінны быць выніклі вузкія месцы, прапрывы, іх прычыны і г. д. Сіламі комсамольцаў трэба наладзіць суботнікі ў бляшаным цеху, на балей і на бетонных станках прапрывы дзіўдавані.

Комсамольскі колектыву завodu склікае да зъезду рабочую конферэнцыю па пытанню аб задачах рабочых моладзі ва ўдарнім квартале і падыходзячым 3-м годзе пяцігодкі.

Колектыву намечуць выкананы задачу 100 проц. росту за лік рабочай моладзі і перадаць 30 лепшым комсамольцаў-ударнікам у шэраг УсСРП(б).

К-у КСМ узлі на сябе збавязцельства да Х-га зъезду ЛКСМБ сабраць 100 рабочых праплану па падрыхтоўкі. Цхавыя КСМ ячайкі біруць шафства, над рабочымі праплановамі.

Звыш сустрэчнага прамінплану, як падарунак зъезду, комсамольцы съясарнага цеху зрабілі 5 камені-драбільных машын.

Організоўваюць 2 вытворчыя і 1 бытавую комуны,—адну ў бляшаным цеху, другую ў пяцігодкі.

На сец. спаборніцтва па падрыхтоўцы да зъезду выклікаем падшэфны эскадрон і 2 вытворчыя калектывы.

Комсамольскі колектыву пастаўніцтва лічыць сябе мобілізаўным на выкананне гэтых задач, КСМ калектыву заводу „Комунар“ ужо зараз рашуча ўдарны дружнай працы жадаў бы паволіць, адпачываць (напр. сэкратар ячайкі КСМ съясарнага цеху тав. Кацавіч, які кажа: «Мне толькі выкананы свой прамінплан, а да ўсаго цеху мне ніяма спрэвы»). Агульнымі патугамі ўсей комсамольскай організацыі, над кірауніцтвам парт'яйкі, мы прыдзем да зъезду з найлепшымі пачынкамі нашай ўдарнай работы.

Лапідус.

Усім РК ЛКСМБ

ЦК ЛКСМБ адзначае, што мобілізацыя 300 комсамольцаў сакратарамі саветаў асабліва ў сэнсе перакідкі мобілізаўных комсамольцаў у іншыя раёны, зрывыца.

ЦК ЛКСМБ катэгарычна прапануе ўсім РК КСМ неадкладна выкананы дырэктывы Ц

Тэрорыстычны акт клясавага ворага

Група кулакоў-бандытаў організавала замах на забойства старшыні Стрэлішчанскага сельсавету—актыўісткі-комсамолкі Абліцовой

Патрабуем вышэйшай меры пакарыння для кулакоў-тэрорыстых

Нибачны тэмпі соцыялістычнага будаўніцтва, шырока разгорнутае наступленне на капиталістичныя элементы, як у горадзе, так і ў вёсцы, выклікаючы шалённую нахавісць клясавага ворагаў. Клясы вораг ідзе на ўсё, каб толькі сарваць нашу работу па будаўніцтву соцыялізму.

Тэрорыстычная вылазка клясавага ворага, якая мела месца на тэрыторыі Стрэлішчанскага сельсавету Бешанковіцкага раёну, дзе цэлая груда кулакоў і бандытаў імкнулася забіць старшыню сельсавету тав. Абліцову, паказвае, што клясы вораг яшчэ на склаў сваю зброю. Гэтая кулацкая група забойствам імкнулася сарваць наўружную работу па спагнаванью п'яўрдых заданій па загатоўках з кулакоў і заможнікамі.

На пяцідні замаху кулакі не адайн раз запугвалі старшыню сельсавету, якая звязацца актыўнай комсамолкай. Апошняя ў адказ на іхныя пагрозы з бальшавіцкай упартасцю выконвала дыректывы партыі і ўраду.

І вось 11-га сінегля, а 7-ай гадзіне ўвечары, калі тав. Абліцова звязала сіян на сход для збагаўлення пытання аб лініягатоўках, ідуць з вёскі Мартусы ў вёску Шчалкеўшчына, недалёка ад мястэчка Стрэлішчанскае сельсавету не пагадала, два разы ударыўши яе па галаве панеслы на жавую рану ў грудзі і толькі дзякуючы цеплай вонратцы, т. Абліцова засталася жывая.

Начуўши, што нехта ідзе, забойцы, каб захаваць съяды свайго злачынства, аднігнулі тав. Абліцову і кінулі пад мост.

Тав. Абліцова ачнулася і начала стагнаць, праходзіўшы сяляне выцягнулу яе з-пад мосту.

Тав. Абліцова была выратавана.

На сінеглях съядох прыехаўшы прыкурор і начальнік міліцыі па ўсёсці, выклікаючы шалённую нахавісць клясавага ворагаў.

З першага ж дзяняння было ўстаноўлено, што 11 сінегля днём у кулачкі Міфодзій Кацярыны была зноса аб забойстве старшыні с.-с. т. Абліцовой. Гэтая кулачка "шчыра" напаіла паасобных падкучнікаў, якія сумесна з кулакамі пайшлі забіць актыўную грамадчыцу—Абліцову.

З арыштаваных па гэтай справе 9 асоб: Міфодій Іухім-кулак, Міфодзіна Кацярына—кулачка, сын якога здывае пакаранье у Салаўках за замах на забойства рабкора, Печань—брат Міфодзій Б., Масзвіч Антон, якія вынужчаны з сінегляху п'яўрдых заданій па загатоўках з кулакоў і заможнікамі.

Напіядадні замаху кулакі не

адайн раз запугвалі старшыню сельсавету, якая звязацца актыўнай комсамолкай.

Апошняя ў адказ на іхныя пагрозы з бальшавіцкай

упартасцю выконвала дыректывы партыі і ўраду.

Весь 11-га сінегля, а 7-ай гадзіне ўвечары, калі тав. Абліцова звязала сіян на сход для збагаўлення пытання аб лініягатоўках, ідуць з вёскі Мартусы ў вёску Шчалкеўшчына, недалёка ад мястэчка Стрэлішчанскае сельсавету не пагадала, два разы ударыўши яе па галаве панеслы на жавую рану ў грудзі і толькі дзякуючы цеплай вонратцы, т. Абліцова засталася жывая.

Начуўши, што нехта ідзе, забойцы, каб захаваць съяды свайго злачынства, аднігнулі тав. Абліцову і кінулі пад мост.

Тав. Абліцова ачнулася і начала стагнаць, праходзіўшы сяляне выцягнулу яе з-пад мосту.

Пленум Стрэлішчанскага сельсавету патрабуе ад прыкурора безадкладнага разгляду справы і прыгову ўдзельнікам замаху—растрапелу.

У адказ ва вылазку сібрь гэтага сельсавету абыясыці сябе удзельнікамі ў выкананьні дыректуры парыту і сав. улады.

Адначасова выкліканы на сінегляд прыкурор Баклажанскага сельсавету.

Тав. Абліцова, дзякуючы сваечасовай дапамозе зараз здараўя і прыступіла да працы.

Настрой бадзёры.

У адказ на вылазку клясавага ворага, яна звязала, што аддаўшы ўсе свае сілы, каб звяшчэ больш стаць прыкладам у разгортаўванні тэмпіў сацыялістычнай рэканструкцыі с.-гаспадаркі па Стрэлішчанскаму с.-с.

Нельга абыясыці маучанкай той факт, што спэцыяльныя кораспондэнты "Беларускай Вёсکі" тав. Фесько склікана сотні конферэнцый і сходаў горнарабочых і беспрацоўнікаў Конферэнцыі абгавородзілі пытанні аб падрыхтоўцы да ўсагульнай бастоўкі. 14 сінегляд абыясыці падрыхтоўку да надыходзячых рашучых боек

Нельга абыясыці маучанкай той факт, што спэцыяльныя кораспондэнты "Беларускай Вёсکі" тав. Фесько склікана сотні конферэнцый і сходаў горнарабочых і беспрацоўнікаў Конферэнцыі абгавородзілі пытанні аб падрыхтоўцы да ўсагульнай бастоўкі. 14 сінегляд абыясыці падрыхтоўку да надыходзячых рашучых боек

Гэты самы "кораспондэнт" з асаблівай увагай выслушваў іх, угодліва стагнаў, калі яны ўпамянулі ім "аб іх практычным кулацкім ліссе". Нарышкі, гэты "кораспондэнт" ім выказаў асобнае спачуванні і абиаў праз сваю газету ("Беларускай Вёсці") ён, Абліцовой, за гэта адплаціць.

Гэтым самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворага.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавагу ворагу.

Гэты самы "кораспондэнт" з асаблівай увагай выслушваў іх, угодліва стагнаў, калі яны ўпамянулі ім "аб іх практычным кулацкім ліссе". Нарышкі, гэты "кораспондэнт" ім выказаў асобнае спачуванні і абиаў праз сваю газету ("Беларускай Вёсці") ён, Абліцовой, за гэта адплаціць.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворага.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.

Наша грамадзкасць павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

"Беларускай Вёсці" павінна выступіць супроты ўсіх тых, якія імкнуцца ўспосна альбо праца дапамагаць клясавага ворагу.

Гэты самым кораспондэнт Фесько благаславіў клясавага ворага ва забойства комсамолкі, актыўнай грамадчыцы т. Абліцовой.